

БЯДУЛЯ-ЯСАКАР

Ба 13289

Ба 13289

БУДОМ



БЕЛТРЕСТАРУК
МЕНСК 1924



5 5-99

8.00

Ба 13289

бок

Б.и

БЯДУЛЯ—ЯСАКАР

Б У Р А Л О М

Выбраныя верши

Бел. азбукай
1994 г.

Ба 13289.



Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі
Менск—1925 г.



395

10

Набрана і надрукавана ў 2-й дзярж.
друк. у ліку 3000 экз.

Глаўліт № 583т—Заказ № 2492.

13588.

047000

У к у з ы н і.

Зывініць, зывініць. Блішчыць, блішчыць.
То молат б'е. Іскравіць ён.
Шыпяць мяхі. Агонь гручиць.
Ня гром пяе—кавадлы стогн.

Крываўіць сталь—чырвона сталь.
О, дуж каваль. Як дуб каваль...
Ён стукне раз і два рукой.
Дзяржыць ланцуг перад сабой.
І бразь! і бразь! Бы казак бог,—
Ён з ланцугоў куе нарог.

Вуглі гараць—бы ў вочах злосьць.
Гэй, шмат работ! Гэй, працы шмат!
Аж абцугі хрыпяць, бы косьць.
Каваль пяе. Каваль багат.

Народ вакол плячо ў плячо—
Сярпы, сярпы куюць з мячоў.
О, творыць цуд узмах рукі—
Гарматы б'юць тут на цвякі.
А шаблю грук і стук—каса.
І зык, і бліск—касцом краса!

І круць і верць туды—сюды—
Тачыла рве луску іржы.
Няма бяды, няма жуды.
Выходзь, жняя, на ўздоўж мяжы!

Працуй, каваль, ад зор да зор!
Ты секачу наладзь тапор!
Чакае люд каля дзьвярэй.
Гэй, куй скарэй! Гартуй скарэй!
Гультайскі сон плыве ў нябыт—
Цьвіце зарой наш новы быт.

Як буралом—ля кузьні сход.
Куецца лёс. Так дзень у дзень.
Съпяшыць, бяжычъ, імчиць народ;
Над ім праменіцца прамень.

Куюць, куюць тут для грамад.
Даюць, даюць ім шмат прылад.
Бярэ малы. Бярэ стары.
Бягучь бягом на лог-шнуры.
Працуе люд—асілкаў раць
Съпяшыць свой край адбудаваць.

Менск, 1918 г.

Кліч волі.

Касец, касец, ідзі на луг!
Вастрэ касу, кляпі касу.
Абшар вакруг, трава вакруг,—
Выходзь ураньне на расу!
Гэй, скінь бяду з сваіх плячоў,
Страсі съязу з сваіх вачоў:
Сярод балот і туманоў
Ня косіш болей для паноў.
Гэй, скінь ярмо, адвечны зъдзек,
Бо ты ўжо вольны чалавек!

Ратай, ратай, ідзі на шнур!
Валы ў саху ты запрагай.
Стаіць пусты ўжо панскі мур.
Ня страшыць ён—съмялей ступай!
Для самага сябе арэш.
Пасееш сам і сам сажнеш.
Ня пойдзе хлеб твой гультаём,
Ня пойдзе хлеб тваім паном,
Бо досіць ты чужых карміў,
Бо досіць ты чужых паў.

Выходзь з сярпом сваім, жняя!
Там каласы шумяць, гудзяць.
Гэй, паласа твая, твая—
Пара съпяваша і жыта жаць!
Не закрычыць ганебны кат.
Ня вышле вон з радзімых хат.

І гаспадар і сірата,
Ўсе мужыкі, ўся бедната
Ужо ня пойдуць ў панскі двор,
Каб працеваць ад зор да зор.

Выходзь, пясьняр, выходзь, аудар,
У родны гай, у вольны гай!
Ты з курганоў на ўесь абшар
Усім людзям съпявай, съпявай!
Сядзець, чакаць няма калі.
Съпявай на звольненай ральлі;
Будзі, пясьняр, усіх людзей,
Няхай ідуць хутчэй, хутчэй
На съветлы шлях, на шчасны шлях,
Пад вольны съцяг, чырвоны съцяг!

Менск, 1917 г.

Хто гэта ідзе.

Ой, хто гэта ідзе
У вонратках чырвоных
З адвагаю ў грудзях,
З сякераю ў руках?
Кіпіць у жылах кроў.
Агні ў вачох бяздонных.
Усюль наводзіць съмерць,
Усюль наводзіць страх.

Ой, хто ляціць шыбчэй
Вятроў, віхроў, грымотаў,
Бы шугануў сыр-бор,
Бы страшны помсты бог?
Пальлецца кроў ракой,
Пальлецца кроў ў ахвоту:
Асілак съпешна йдзець,
Ён гулка дзъмець у рог.
Дрыжы, магнат-сатрап!
То раб разьбіў кайданы,
Пусьціўся ён у съвет
Да сонца і да зор.
Ён спаліць, як агнём,
І зъдзекі і абманы;
Застогне ўся зямля,
Застогне ўвесь прастор.

Нясець ён волю ўсім
Пакрыўданым народам,
Нявольнікам зямлі
Нясець ён лепшы лёс.
Ляціць-імчыць арлом,
Шалёным карагодам;
Ён славаю грыміць
Ад нізу да нябёс.

То—працы вечнай сын,
То—сын жуды-нядолі
Паганаму жыцьцю
Паставіў рубяжы.
Змагацца ён пайшоў
З агідай злой у поле,—
Дрыжы, груган, дрыжы!
Дрыжы, сатрап, дрыжы.

Менск, 1921 г.

К пятай гадавіне Акцябра.

Паўдзесяятка летаў, паўдзесяятка зім
Вульканамі цвітуць на хартыі сусьвету.
Громам сыпаў гулка ўсёпабедны гымн,
Нябесамі былі знамёны з макаўцьвету.

Проціу нас паўсталі ворагаў палкі,—
Мы чысьцілі іх сълед вяхоткаю сталёвой.
Хвілямі і днямі йшлі мы праз вякі,—
Мы ў будучыну йшлі на сустрач долі новай.

Наш мазоль—чыгунны, мускул—як жарствяк
Расьцёрлі на луску залочаных бажышчаў.
Шчытнай грамадою быўши раб-бядак
Будуе шчасьця гмах на сълёзных папялішчах.

Менск, 1922 г.

Перад помнікам Карла Маркса.

Стаіш, як волаг, ты на моралюдным пляцу.
Сівы,—а молад ты, настаўнік і прарок.
Ты кінуў нам завет і Розуму і Працы,
Ішоў па ім усьлед бядак за крокам крок.

Растоплены мэталь, выцьцё зьвяроў-машынаў
Імчаліся, як шквал, кавалі твой закон.
А літары яго—зъмяі жалезных шынаў,
А музыка яго—глыбокіх шахтаў стогн.

На гучны рог пайшоў араты задумёны.
Ён воклічы знайшоў у змучаных грудзёх.
Абшар ральлі, лугоў праціскалі пісьмёны
Завостраных плугоў, загартаваных ног.

Асілкі два зямлі—рабочы і араты—
Віхурамі плылі па гмахах багачоў,
Насілі волю ўсім у жорлішчах гарматаў,
Насілі долю ўсім на вастрынёх мячоў.

Пабеда расьцьвіла агнёвымі арламі,
Раць ворагаў лягла. Растоптан зла упыр.
Стаіш, як вялікан, вялікі Маркс, над намі.
Мінуў маны туман. Ты праў, наш правадыр!

Менск, 1922 г.

З песьняў сонца.

Апраніся ў съяточную съвітку,
Кінь у тхлань паднявольніцу—спадчыну,
Адгані думкі цьмы—недабіткі
З кроснаў матчыных!

Панскі біч ня гудзе над плячыма,
У палацах загібла сваволія.
Сустракай-жа вясёла вачыма
Комсамолію!

Комсамол мкнецца ў вёскі і сёлы,
Нібы вырай на вашыя гонейкі,
У цемру кідае съмела, вясёла
Яснасонейка.

Ён з мазольнай рукою к вам рвецца,
Ён—тварэц новых дзён, шчасьця новага—
Адрывае пагніўшыя вецы
У дуброве ён.

Маладняк наражае багата,
Увесь пранізаны творчаю працаю;
Чыніць новыя съветлыя съвяты
У новай хаце ён.

Комсамолься, сяліба ратая,
Зайскрыся чырвонай частушкаю.
Хай жняя твая песьню съпявae
Вольнай птушкaю.

Выкінь вон гультаёў—багамолаў,
Што туманілі думкі званіцамі.
Парабі ўсе капліцы на школы,
Каб вучыцца ў іх.

Малы ўнук, сівы дзед і жанчына
Хай праз кніжку са съветам знаёмыцца.
Асьвятліца ў часы адпачыну
Ўся ваколіца.

Брыльянтовым дажджом,
Жар-маланкай, агнём
Заіскравіць электрыка, радыё.
Самалёт над сялом
Лёгкапрыткім крылом
Зачаруе грамаду прынадаю.

І прашчураў мары
На нівах-абшарах
Спраўдзяць унукі ў жыцьці.
Пад съцяг Комсамолу,
Моладзь па сёлах,
Ідзі!

Менск, 1923 г.

Маладой гвардыі.

Агнёвыя віхоры вам песьні гучна пелі,
У музыцы байшчаў вы казачна расьлі.
Вас гадавалі грозна гарматныя капелі
На збуранай зямлі.

Вы ў рытмах вольных съпеваў купаліся, бы дзеци,
Глыталі вокам чырвань мяцежніцкіх съязгоў.
І выбухнулі гнеўна з вулькану ліхалецьцяў,
Бы мора з берагоў.

Вы рынулі з падвалаў мазольнага бяздолъля,
Вы з полымя бароцьбаў імкнуліся гурмой.
З юнацкаю адлагай работалі ў падпольлі
І кожны з вас—герой!

Як вёскі ад жандараў павоўчаму завылі,
Як стрэхі зашыпелі ў жудасным агні,—
Вы мкнуліся грамадай у пушчы векавыя
Краіну бараніць.

Рука паганца пана капала вам магілы,
У бітвах партызанскіх загінула вас шмат.
А съмерць за край, за волю загартавала сілы,
Мацнелі вы ў сто крат.

Гарматные вясельле заціхла на абшарах,
Бандыцкія ігрышчы загінулі ў палёх.
Ваш дух юнацкі, бодры над краем запажарыў,
Вы затрубілі ў рог.

І закіпела праца на новым мірным фронце.
Куды ні глянь—усюды ваш слаўны карнавал.
Руйнуе ўсё старое ў звольненай старонцы
Ваш бурнагучны шквал.

Сяйбіты сонца вы. У вёсках перад вамі
Званічны гук магільны плыве, імкне ў нябыт;
Вы будучыну съмела схвацілі абцугамі,
Стварылі новы быт.

Вы сядзіё начамі над строгамуздрым Марксам,
А ѿчы ад натхнення—гарачая вуглі.
Палётам дум бунтарскіх узносіліся к Марсу,
А працай—ў глыб зямлі.

Менск, 1923 г.

На руінах-папялішчах.

(Беларусам пад панскаій Польшчай)

На руінах—папялішчах,
На крывавых на ігрышчах
Банкетуе пан.
Кат гуляе ў нашым краі,
Нашы вёскі прадтварае
У нямы курган.

Ой, няма ратаю рады.
Ад ганебнай дзікай зрады
Страціў гордасьць ён.
Не съпявае—ціхім стаў ён,
Толькі звоняць путы з сталі,
Раздаецца стогн.

Гэй, ачніся, люд-саколе,
Вольным птахам на раздолльі
Запалі агні!
Ты у пушчах зъбірай веча,
Ты свой гонар чалавечы
Барані!

Менск, 1920 г.

Мяцежнік.

Съмерць...

Бура...

Трывога...

Ня йдзі... Ой, ня йдзі ты, асілак-юнача!

Ляжыць прад табою страшная дарога.

Пагінеш, адважнік... Ня йначай...

Пад небам імкнуцца чырвоныя коні,

Пярун, навальніца рагочуць на гонях,

І страх і дрыготы абшар абвілі,

Віхорыцца ўсё

На зямлі...

І кроў...

І руіны...

Ой, горкая будзе, дзяцюк, твая доля!—

Съмерць зрэжа касою, бы кветку-расльшчу,

Груган зънясе косьці па полі...

• • •

«Пайду я!

«Жадаю хмялець!

«Загарэцца!

«Усім съветам магу кіраваць я, здаецца!

«Як пушчаны некім імпэтнай стралой,

«Памчуся ў гару! Над зямлëй!

«Мне полымя!

«Крыльлі!

»Я зъмераю вольным саколам абшары,

«Дзе громы ў высотах пуціну прарылі,

«Сусъветнасьць я кіну ў пажары...

«Буяюць,

«Гуляюць

«Віхровыя хвалі,

«І плачуць і скачуць—ім вольніцу далі.

«А мора мяцежнае—маткаю мне!

«А бура—ў грудзёх у мяне!

«Я—волат! паўстанец!

«Я—вольны мяцежнік!

«Я—славай кірую!

«Я—сонечны воін!

«Я—гром зоратканец!

«Я—з цемрай варожай ваюю!

«Я—волю з жалезных клыкоў вырываю!

«Я—гнеў гарапашных!

«Я—злосць агнявая!

«Я—помста за мора няшчасця і сълёз!

«Мне—шаг ад зямлі да нябес!»

Памчаўся далёка...

Прапау...

І ня вернецца съмелы ніколі...

Яго ня ўбача ўжо матчына вока...

І грудзі парвуцца ад болі...

Яму за адвагу пахвалы ня трэба.

Яму шлях бунтарскі—зарніца у небе.

Ён—шчасцце, ён—мары адважных людзей.

Ён—песьня старых і дзяцей.

Вільня, 1914 г.



Арліхі.

І луналі сталёвыя дзъве самалёткі—арліхі,
І былі іх палёты ня ціхі:
Крахаталі, шыпелі, гудзелі і страшна і дзіка,
І была іх трывога вяліка.
І пагібелі і гора бязьмерна скідалі усюды,
Гарады разьбівалі у груды.
Нібы прашчуры пекла, труцілі ўсё жудасьцю-страхам
Непакоілі воблачным шляхам.
А гарматы насы, бы галовы з вады кракадылы,
Падымалі, равелі што сілы...
І плявалі агнём—не траплялі ў магутныя скрыдалы,
Ім страляць у паветра абрыйда.
Чырванелі арліхі тымчасам, бы ў небе зарніцы,
Сваім гульням ня зналі граніцы.
Іх съмяшылі з зямлі алавяныя, грозныя гукі,
Іх съмяшылі съяротныя муکі...
Гэй, адважны стралок, ты вартуюеш іх знізу дарэмна,
Хіба толькі жартуюеш нікчэмна!
Што ім знача, асілкам, твае прыткалётныя пчолы?
Лепей кінь—ня прыцэліш ніколі!

Пальнуў раз і другі. Сам рвануўся ў ару ад імпэту.
Ой, арліхам зъяніла плянэта...
Во пусьціліся ўніз вельмі хутка, бы рынулі з неба,
Нібы зынішчыць зямлю ўсю ім трэба.
Гэтак падае ўніз злы каршун на слабую ахвяру.
Так кідаецца воўк на атару.
Хіба страшнага духа спужаліся ў хмарах туманных?
Нам ня трэба гасьцей тых нязваных.

Ой!

упалі

уніз.

Пацямнелі сталёвая блескі,

І разбрзыггалісь крыльлі у трэскі.

Аграмады абломкаў уткнуліся ў пухкае поле.

Ой, няма ім гульні сваёй болей.

Няжывымі ляжалі пілоты—адважныя людзі.

Былі ў іх пакромсаны грудзі.

А гарматны стралок пазіраў на здабычу паволі,

Нібы ведаў зараней іх долю.

Вільня, 1924 г.

6A 13289
6A 1953

Крылатыя машины.

Во зараз, во зараз, во зараз
Пабачыце казку-праўдзівасьць:
У сонечным вечным пажары
Задзвіща дзіва.

Во драканаў дваццаць мітычных
Сталёвой сям'ёю прыгожай
Пад стукат, пад грукат стазычны
Даль-высь заварожаць.

Во крыльлі дрыгочуць нэрвова,
Маторы равуць, як зъяругі;
Во клічуць вятрышчаў з заховаў
Пропэльлеры-глюгі.

Машины аж глушаць паляну,
У вырай рой драканаў рвецца.
Чакайце, чакайце—зарана,
Стрымайце імпэт свой!

Пілоты глядзяць у бяздоныне,
Рулі абхапілі харобра.
Крылатыя борздыя коні
Закелзаны добра.

Гэй, гэй! Шарахнуліся птухі...
Заёрзалі грозна, сурова.
На полі імчиць завіруха
На колах гумовых.

Пырх-пырх—і паляна пустая.
Ляцяць. Чуць ухопіш іх вокам.
Як мара нязнаная тая.
Ой, ой, як высока...

Імчацца, імчацца, імчацца
Над пухкай, над сънежнаю хмарай.
Сталёвыя гулкія раці
Глытаюць абшары.

Драбнее, драбнее, драбнее
У сіняй пустэлі дружына.
Баечныя цуды-пігмеі,
У небе—крапіны.

Ў абоймы стыхіі з размаху
Кідаюцца з дзікай ахвотай.
Ня ведаюць сполаху-страху.
Гэй, слава пілотам!

То робяць круць-верці ў паветры,
Кульгаюцца ў бокі з гарачкі.
Нурцы задаюць на шмат мэтраў,
Бы дзікія качкі.

Во, во, упадуць як Ікар той,
На съмерць разаб'юцца ў хвіліну.
Падняліся зноў. Гэта жарты—
Жартуюць машыны.

Зноў пырхаюць, глушаць бязбрэжжа,
Нясуцца блакітнай дарогай.
Нябесам кідаюць мяцежны
Бунтарскі свой, рогат.

Менск, 1923 г.

Чырвона-чорная жалоба.

Плыў мароз па струнах драцяных
ад слупа і да слупа,
іржавым водгульлем стагнаў
ад каменна-бетонных валатовак-скрынь вялікіх мест
да шурпатых саламянных стрэх
бабулек згорбленых—
вясковых хатаў.

Ён на дарозе ўсюль сяваў па дрэвах
срыбны мох бляява-сівай шэрлані.

І нач паўзла, як вуж.

А па шклянных палёх нябёс
каціліся, зывіелі
пругка-цьвёрдая брусьніцы
буйных зор.

У съвітцы съцюжы шэрай
Беларусь Савецкая
што-хвілю размаўляла
з роднаю сваёй сястрой—
з Москвою.

Гаварыць шмат аб чым было:
Зъезд Саветаў, здароўе Ільліча.
Нэрвамі і жыламі аднымі
з С. С. С. Р. наш край навекі сплецены
у арганізм адзін,
у адну магутную і творчую машыну.

* * *

Зыгзагі радыё сум-жудасьць перакінулі
з Москвы у Менск...

На раніцу ўесь горад знаў...

Бы глюгі чорныя агідных каршуноў,
трубкі тэлефонаў клявалі вуши,
і злавяшчуньнім клёкатам
хрыпелі словы два:
«Памёр Ленін».

Смуткам-роспаччу вачэй
прарубы вуліц ажалобіліся.

Урачыста шопатна вакол.

А ён глядзіць з тысячаў портрэтаў
тысяччу вачэй з нямою думай
з абурштыненых вітрын,
са съцен, з вакон, з пакояў,
з часопісаў, лістовак,
з кніг на розных мовах,
абрамлены жалобнай чорнай съцежкай.

Абрысы чэрапа так дзіўна-вялічавы,
ў ім туліцца дабро і бацькі і прарока,
сталёвы гард бароцьбаў асілка-вялікана,
і думы гэнія, што каленай стралой
імчацца, віхрацца, пылаюць
з ушчэльляў прошласці туманнай
у будучыны сонечную далеч.

Жалобы дні плывиць у бяздоўнне дзён,
бы ў каменнью глотку съфінка.
І зморшчыны па тварах мас
ратаі смутку-роспачы
аруць у барозны.

То—съмерць асілка.

Канчына Промэтэя:

— Памёр Ленін,

— Няма Леніна,

— Жыве Ленінізм,—

жар-птухі радыё з Масквы

марозыліва-гарачай,
вульканіста-бунтарской,
Вэзувію падобнай,
па съвеце ўсім, маўляў маланку,
вестку ймчаць.

Ночна-макавыя колеры,
рэволюцыйны знак жалобы,
нябыцца нач і пломень-кроў змаганьня
шлюбуюцца ў адно.
Палахліва-жудасны той шлюб
чырвона-чорны.

Мазольны люд сусьвету ў момант пазнае:
— Памёр Ленін,
— Няма Леніна,
— Жыве Ленінізм.

Дзень аваццаць першы пачатку году сёмага
кастрычнікавай буры
у жалобе чорнай з крэпу
адзеты на ўсім съвеце.
І шэрагам нямых вандроўцаў
туті сур'ёзна-строгай
гэты дзень жалобны
вякоў кялімы
прадэжа вастрынёй сярпа,
праб'е грымотным молатам.

І кожны гарапашнік шчыры жаль
ад сэрца выяўляе пасвайму,
паводлуг звычаяў сваіх.
Усюль работніцка-сялянскія грамады
чуюць сваю страту.
Нэрвы ўсіх працягнуты, як стрэлы,

к сонцу Рэволюцыі—
к свайму Леніну,
к яго казцы, замалёванай вялікім малерам,
к грымотна-бурнаму
Чырвонаму Крамлю.

З усюль:

ад Афрыкі пякуча-шэрай,
ад вод блакітных Ганга,
ад старых съцен Кітаю,
ад тундраў малочна-мглістага Сібіру,
ад зямель Колюмба,
ла паўстанчых змрочных пушчаў Беларусі
зъліваюца ў адзін вялікі шквал
дэмонстрацыі і мітынгі рабочых.
Бо кожны сэрцам разумее,
што Леніны ў гісторыі чалавецтва
ў тысячагодзьдзі толькі раз бываюць,
якія твораць эры на зямлі.

Кожны край пасвойму

вельіч яго ставіць:

—Ленін—Конфуцы,
—Ленін—Будда,
—Ленін—Маісей,
—Ленін—Хрыстос,
—Ленін—Магамэт,
—Ленін—Наполеон,
—Ленін—Біスマрк,
—Ленін—Вашынгтон,
—Ленін—Маркс.

Так з усяго сьвету.

А беларуская кабета ў шэрай вёсцы
ад прастаты і шчырасьці сваёй
галошаньне дзядоўскае заводзіць,
пранікнутае горам,
аплеценае вобразамі старасьвецкіх дзён,
як тыя дэсаны на паясох вясковых:
—На каго-ж ты нас пакінуў, ой, татуленька!

—Асірацелі без цябе мы, ой, зязуленъка!
За душу Леніна малітву шчыра шэпча,
съвечку ставіць
і пэўна, што за любоў к гаротным
ён пападзе у рай нябесны...

Творчы дух людзей, натхненънем поўны,
цяпер красу і мудрасьць Леніна шукае:
вучоняя філёзафы трактаты пішуць
тоўстатаомныя аб Леніне.
У кожным яго слове дзівы гэнія знаходзяць.

Поэты з вобразаў і рытмаў мілагучных
вянкі плятуць яму на маўзалеі
з сотняў вершаў, нібы з незабудкаў.
Композытары ў хаосе згукай
гармонію знаходзяць для жалобных маршаў
на яго канчыну.

Маляры, скульптары шукаюць
сакрэты лінніяў, фарбаў,
каб як-небудзь увекавечыць
для будучых сыноў зямлі
магутны воблік Леніна,
усім цяпер вядомы.

Кіно-фільмы плянэту нашу
поясам абрыйлі—
адбіткам дзён жалобных.

Прамовы Леніна з грамафонных
тафляў яшчэ доўга будзе слухаць
вызвалены люд.

А яго найлепшы твор,
найлепшы монумэнт—
С. С. С. Р.

Аб ім маствацтва—
адбітак толькі слабы,
толькі цень туманны.

Ён сам—з поэм поэма.
Не ў пэргамінах,
Не ў фоліянах,
Ня ў маршах жалобных,
Ня ў статуях,
Ня ў фарбах,—
У жыцьці.

Надыйдзе час,
І ленінізм абхопіць
агнёва-сонечным штандарам
С. С. С. Р. сусьвету.

Сказы тысячалецьцяў
аб съветлай долі чалавека,
якія выяўленыне знайшлі
ў адным магутным і прыгожым чэрапу,
спраўдзяцца ў жыцьці.

Усьціхне бура боек, спрэчак,
ня будзе ані клясаў, ні нароваў,
а будзе ўсюды
вольны, творчы чалавек.

Тады,
праз стагодзьдзі,
з ўсіх краёў зямлі,
штогод
у дзень дваццаць першы студзеня,
памкнецца грамадою люд
у Чырвоную Мэкку—
саркафаг той паглядзець,

дзе спачывае на Чырвонай Плошчы
вялікі правадыр працоўных мас,
якія колісъ волю вырывалі
з клыкоў звязыных
капіталу.

Дзівіцца, будуць тыя пакаленны
Ленінскаму гэню,
што думкамі і дзеямі
тысячагодзьдзі пранікаў.

Менск, 1924 г.

Чырвоны каляндар.

Наш год,
Наш вечны сонцакруг
Нанова сьвеж і молад.
Закуты Промэтэй—раскуты волат.

Наш год
З роду ў род
Уціснут быў у рамы багамазаў.
Блудны мніх красу яго замазаў
Пальцам брудным.

Наш год,
Як тычкі тыя,
Запоўнілі „сьвятыя“.
У дзікую бажніцу ўсіх народаў
Ваал ператварыў
І дні і годы.

Устрахануўся год—збунтованы асілак,—
Ён скінуў з сваіх плеч агідны пыл вякоў.
Бунтарскі дух рабоў зварушыў яго сілы.
Пайшоў ён пад штандар паўстанцам-батраком.

Год-съфінкс надзеў шалом пажарышчных зарніцаў,
Узбройся да ног стастрэльным пяруном,—
Пасыпаліся ў тхлань фальшывыя бажніцы,
І трывы цёмных дзён спаліліся агнём.

Наш адраджоны год, замест званоў, малітваў,
Съпявae вольны гымн на ўесь зямны абшар;
Ен трубіць на ўесь съвет да багатэрскіх бітваў,
Ен піша на сябе Чырвоны каляндар.

Паргаміны зіхціць у казках гэроічных—
То летапісі баёў багом, царом на страх.
Заве з турэмных крат пагудкаю стазычнай
Зъняволеных людзей у сонцасьветлы гмах.

У новае жыцьцё ідуць-плывуць народы,
Як зрушаны вулкан, як хвалі бурных вод.
Ня страшны на шляху каменьні перашкоды:
У будучыну йдуць, імкнуцца ў Новы Год.

Дзевятае студзеня.

Пагрозна, сталіца замоўкла.
Упарты заводы зънямелі.
Бунтарскае, съмелое вока
Яскравіла сънежныя белі.

Дзевяты дзень студзеня ўраньне
Завіхры ў на вуліцах людам.
О, страшнае будзе караньне—
Апрычнікі царскія ўсюды.

Рабочыя ўшлі да палацаў—
Старыя, малыя і дзеци.

Мо' цар абароніць іх працу
У жудасны час ліхалецыця.

Ішлі да цара, як на споведзь,
Ратунку шукаць ад абманаў.
Тыран ім казаў свой адповедзь
На зрадніцкай мове тыранаў,—

То кулі былі, замест словаў.
Насіліся раненых стогны,
Быў Піцерскі сынег размалёван
У колер крывавы, чырвоны.

✓ На тысячи трупы лічылі
На памяць страшную патомству.
Народ упісаў злы учынак
У агнёвую летапісь помсты.

Міжнародны дзень кабеты.

(18-e сакавіка).

✓ Ты—съветлы дзень сусъветных працаўніц,
Аздоблены пажарам бліскавіц,
Абрызганы съпяваньнем барыкадным.
Вясновы восьмы дзень сакавіка
Праз процьму лет наперад пранікаў
Вяшчунской постацьцю прынаднай.

Пайшла ў нябыт шматвеекавая цьма,
Кабета вырвалася з-пад ярма,
У грозны час наперад быстра мчыцца;
У барацьбе нясе яна штандар,
Ідзе на съмерць—за волю вольны дар,
У будаўніцтве мірным—будаўніца.

Рэволюцыя лютага.

(12-e сакавіка).

Канец дынастыі Раманавай.
Ня можам жыць далей абманамі
Пад дзікасмаглымі тыранамі.

На фронце гінулі мільёнамі,
Па гарадох стагналі стогнамі,
Па вёсках—птухі-жар чырвоныя—
То—дзеци жудасных гранат.
Даволі біці брата брат!

Снарадамі шнуры завораны.
За што якое біщца з ворагам?
А хто ды з кім? О, гора, гора нам!
То-ж раб-працоўны б'е працоўнага,
Нявольнік рэжа свайго роўнага,
У ланцугох усе закованы.

Для багачоў на сътны пір
Ілзе бядак у съмерці вір.

Зачырванеўся Піцер съцягамі,
Па вуліцах цягнулася цягамі
З бунтарскай слаўнаю адвагаю

Статысячная дэмонстрацыя.
„Гэй, прэч вайну! нам хлеба! працу нам!
Ня будзем з братам немцам драцца мы!

Багатай своры на карысьць
Ня будзем беднага мы грызьць!

Гэй, прэч-далоў самадзяржавie!“
Хоць змучаныя, але жвавыя.
На вуліцах стральба крывавая.

Салдат, рабочы люд з жандарамі.
Спляліся. Волава зажарылі.
Пайшлі пажары за пажарамі.

То выбухнуў апошні бой.
І кончыў з славай наш гэрай.

Заварухнуліся гаротныя,
Паднялі съпевы ўсе дрымотныя,
Усе гарады, куткі балотныя.

Гэй, ладзьце съвята, ўсе сустрэчныя!

✓ Съпявайце песьні, папярэчныя!—
Загінуў цар навекі вечныя.

І праваліўся трухлы трон.
Той дзень—адзін з съвяточных дзён

Дзень Парыскай Комуны.

(18-я сакавіка).

Жыве ў паданьях сівых лет
✓ Адгук Парыскае Комуны,
Яе каваў бунтар-поэт
На стогалосных съпейных струнах.

Чырвоназорны волі сказ
Крывёй рабочага упісан
На памяць вечную для нас
У книгу строгіх летапісцаў.

Забарыкадзіўся Парыж
Між стромкакаменных абшараў.
Дрыжаў багач, разбойны крыж
Ад слайных дзеяў Комунараў.

А каты дзікія прыйшлі,—
Дзяцей, жанок, старых скрамсалі.
Рабочых тысячи ляглі...
О, ганьба вечная Вэрсалю!

Ты задушый тады Акцябр
Рукой разбойніцкай крыавай.
За вольніцу спрадвечны раб
Аддаў жыцьцё сваё на славу.
На ўзвыш Бастылі наш Крэмль
Шалом чырвоны ўміг насуне,
Абшары волі заарэ
Для праўнукаў старой Камуны.

Ленскі растрэл.

(4 (12) красавіка 1912 г.).

Яшчэ адну крыавую расправу
Нарыхтавалі золата багі.
Стагнала стогнам дзікая дубрава,
Пужалі Лену водгукі з тайгі.
Замест яды, рабочым кулі даі:
Было забіта ў лесе да трохсот.
На сытны пір ваўкі прымчалі з даляў,
А крумкачы кагцістыя—з высот.
Дрыжалі з страху ціхія алені,
У палацах пышных п'янстваваў тыран.
Шумелі сумна хвалі срэбнай Лены,
Насілі скаргу ў вольны акіян.
Гэй, разгуляйся, бура, на прасторы,
Дрыжы, ўвесь съвет, ад гучных
навальніц!—
¶ Паўстаў рабочы грозны, нібы мора,
Пажар съязгоў, як водблескі зарніц.

Першае Мая.

І Май каштуе шмат ахвяр народам,
І ён крыўей працоўнага ахрышчан,
І ён зазорыць людзям з роду ў роды,
І ён акрылен съязгамі з агнішчаў.

І Май абліт фантанам бурных клічаў,
І ён у будучыну мкнецца грозным лётам,
Трывожыць стары съвет сваім абліччам,
Блішчыць вясной чырвоным самалётам.

У гымн адзін сусьвет людзей бяздольных
У гэты дзень да барацьбы імкнецца,
У гэты дзень так хочацца раздоллья
Нявольнікам суровых ліхалецьцяў.

У ліку дзён дзень вешні Першы Мая
Красуецца, бы сонца паміж хмараў.
Ён багачоў паўстаньнямі пужае,
Бяздольнікаў склікае пад штандары.

Міжнародны дзень моладзі.

(Дайце дарогу Зымёне Чырвонай.
Гэй, адступіся, съвет забабонаў,
Шэптаў-замоў!
Сонечнай бурай, вогненнай сілай
Богу старому рые магілу
Наш Комсамол.

Мчыцца па съвету духам бязбожжа,
Шлях свой знаходзіць на бездарожжы,
Мкнецца у даль.
Любіць паўстанне, дужыцца рад ён,
Вольніцы воін, сын барыкадаў,
Бунтаў каваль.

Гэй, падымайце у вышку паходні
У дзень урачысты, дзень міжнародны,
Моладзі дзень!
Съвет падняволъны зруш да змаганьня,
Шіхія далі ў бурнае раньне
У чырвань адзень.

Дзень ураджаю.

Між съят агнёў,
Бароцьбаў і віхораў
Дзень Ураджаю—съпеў між страляніны,
Найлепшая пабеда на прасторах.
Як пад курганам съпіць наш вораг,
Араты—першы волат у краіне.

І рыцар міру,
Рыцар тлустай глебы
Съпявае песні пры снапох у полі.
Нядоўна толькі кінуў дружку-стрэльбу:
На папялішчах будаваці трэба
Новую сялібу на раздольлі.

Съпявайце песні
Ў съвята творчай працы!
То—съвята Розуму,
То—съвята адпачынку.
Хай кожны ў родным полі, ў роднай хаце
Падлічыць новае сваё багацьце
Пасъля мінулых царскіх злаучынкаў.

Мінулі дні
Нявольніцкай прынукі.
Абхопім неба самалётным гудам.
Праз радыё,
Электрыку,
Навуку
Здабудзем шчасьце для сябе, для ўнукаў
Пад Савецкім вагнязорным цудам.

Кастрычнік.

7 лістапада (25-я кастрычніка) 1917 г.

У лістападны дзень асеньні,
У дзень, спавіты туманамі,
Сяйбіт вясновага насеньня
Чывоны съцяг падняў над намі.

Паўстаньнем—вольніцай натхнёны,
Ён выгнаў вон агідных катоў;
Штыком-агнём пісаў законы,
Сярпом і молатам пячатаў.

Старому съвету яму вырыў,
У міг адзін стварыў стагодзьдзі,
Памчаўся ўверх—у зорны вырай,
Яскравіў гымнамі ў народзе.

Вяшчун-прапор пабедных клічаў
Кіруе Арміяй Чырвонай.
Зазіхаціць сваім абліччам—
Трухлее крыж, нямеюць звони.

Стучыць у брамніцы сусьвету,
Грыміць праз радыё ў прасторах,
Хто неабуты-неадзеты,—
Віхром Кастрычніка віхорыць.

Вітаныні шле у далі-шыры
Праз агнявыя „аляльлюі“.
Дрыжаць сусьветныя банкіры—
Апошні баль яны балююць.

Менск, 3/XI—23 г.

Беларусь.

I.

Цябе вякі, як мумію, спавілі
Папоўскай цьмой і панскім бізуном.
Сярод жывых ляжала ты ў магіле,
Паміж славян—між каласоў залом.

А над табой жрацы, бы ўночы совы,
Сыпявалі кант і жудасна раўлі.
Выцьцё званіц глушыла шум дубровы,
Задушак шэпт палохаў шыр ральлі.

Касьцёл, царква жар-сонца затулялі,
Туманіў мозг вядзьмарскі забабон.
А зъдзек-груган з высотаў, зънізу, з даляў—
Ірваў твой съпеў—«мужыцкі, хамскі» стогн.

Страшным судом яго званар палохаў,
А бізуном—агідны пан ліхі.
У нядзельны час бядак крахтаў і вохаў—
Грашмі ў царкве замазываў грахі.

Як п'явак жмут, сасуць твой карк бажніцы,
А гандляроў—як плюйма дымных хмар.
Радзіны, съмерць, хаўтуры ці жаніцца—
Два макляры пры гэтym: поп, карчмар.

Застыгла ты, як той вулкан, знадворку,
Уся пад куцьцей «за душачак дзядоў».
Была ты ўся курганам-лысагоркай,
Музэем цьмы пазгубленых гадоў.

II.

А пад старой пад шматвяковай съвіткай
Кіпела кроў бунтарская ў грудзёх,
Хоць гнулі карк, цягнулі жылы ў ніткі
Зьдзіракі тры: і пан, і цар, і бог.

Прыгоньнік-раб загартаваўся ў полі;
Уся Беларусь абросла мазалём.
А дзікі лес русаліўся аб долі,
Трывожны сны падземны буралом.

Рака Вільля, Дзьвіна, лайбовы Нёман
Шапталі сказ, раздолъны съпеў вясны;
Паміж лясоў, лугоў бурліі гоман,
Аб вольных днёх наш лірнік бачыў сны.

Ён бачыў сны: гэроў радзіўся з зораў,
Пайшоў у бой за гарапашны люд;
Там булавой сталёвой на прасторы
Гадзюку біў, чыніў за цудам цуд.

І вырас мост на дзесяць вёрст мядзяны,
На ім дубы—разбойнікі стаяць,
Паднялі крык, страхоцьце на палянах,
Асілка рве, калечыць злая раць.

Зabloku ўніз мільгнула палатнішча—
То казак цар—чароўны самалёт.
На ім пястун народны на ігрышча
Да сонца ўвысь узносіў горны ўзылёт.

Імчыць стралой, а хтосьці ў лузэ грае;
Жаўронка съпей ці трэлі хтось пляце,—
То пастушок дзъме ў дудку каля гаю,
Канцэрт дае авечай грамадзе.

Падобен ён Афінскаму Амуру,
Што выдлубаў на мarmуры разъбяр;
А съпей яго—і смутны і гануры:
Якраз-бы наш нядайных дзён пясьнёр.

Як наш пясьнёр з эпохі адраджэння,
Якога кат цэнзурны цікаваў.
Між апцугоў было яго імкненне—
Ён горкі лёс съязьліва апяваў.

З нямой тугі, з глухой недагаворкі
Гусълярскіх струн будзіўся наш ратай.
У ночны час поэт глядзеў на зорку,
Вучыў любіць ён вукрадкам свой край.

Вяла ігру благая доля з намі,
Як варажбіт калодай старых карт.
Аднак народ пяўца свайго уцяміў:
«Тутэйшы» люд здабыў патрэбны гарп.

III.

Праз грукат-хрып сусьветнай дзікай бойні,
Праз груды цел, праз алавяны стогн,
Праз пустыры разрытых родных гоняў,
Праз мора сълёз, праз царскі, трухлы трон,

Праз дым, пажар магнацкіх гнёзд прынадных,
Праз крык, праз гнеў і праз бясьсільля злосыць
Паноў, мяшчан пры Кераншчыне зраднай,
Да нас Акцыбр прымчаў—чаканы госьць!

Бы Съветагор славутны з казкі сівай,
Ён родны край ператварыў у дзіў;
Свабоды гымн запеў на рабскай ніве,
Ён прышлы час бы казку спарадзіў.

Як гэній зор, Акцябр зірнуў у сенцы—
Пакіраваў свой бег усьцяж назад.
Эўропа—стук панамі у вакенца:
Ты адчыні ім браму, хоць ня рад.

IV.

У першы раз—Вільгэльм тут еў съяданье,
У раз другі—Пілсудзкі зводзіў звод.
Буржуй быў рад: «Пануй-жа тут, мой пане!»—
І піў да дна свой келіх наш народ.

Сярмяжны гнеў як бухнуў буйнай бурай—
Пачалі месьціць дзяцюк і стары дзед.
Магнат дрыжыць, трасеца яго скура:
Шмат вілаў, кос забразгалі ў багнэт

Паўстанчы край і вечарам і ўранку
Глядзеў на съмерць, на груды цел, на кроў,
Зрываў з паноў арлістую «пазнанку»
І спраўдзіў сказ—паданье гусъляроў.

Тай наш бор съпяванье партызанаў,
Тай кляцьбу—прысягу пры агнях.
Бор знае моц савецкіх атаманаў,
У зброі ўсе ды з лірай у руках.

V.

І зноў Акцябр зазьяў, сакол магутны:
Зазвалі к нам чырвоная з Масквы.
Яны былі галодны, неабуты,
Яны былі адважны, нібы львы.

Акцябр у нас наводзіць лад у хаце:
Працоўных друг і рупны гаспадар.
Пануе ўсюль асьвета, творчасць, праца,
Макьветны съязг шатром абняў абшар.

Іржу вякоў скрыбе Акцябр чырвоны,
Зрывae з воч халопскую луску.
Штыхом, мячом запісаны законы,
З якіх карысьць на вёсцы бедаку.

Замест каляд, Акцябр адзначыў эру:
Сусьветны Май—наш пралетарскі фэст,
Замест «святой» часоў паганскіх веры—
Здабылі мы Коммуны маніфэст.

Брыдзе, імчыць ад вёскі і да вёскі,
Брыдзе ў палёх, далінах, пустырох;
Грымяць ўсюль адгуکі-адгалоскі,
Шуміць-гудіць па местах-гарадох.

Нябесны «цуд» ён рупна комсамоліць,
Трасе царквой, здымает «божы» звон.
А слова—гром, а слова—гучны молат.
Юнак-прадрок бязбожніцтва—то ён.

Знаходзіць цуд працоўны у навуцы,
У радыё—ўсе фокусы багоў.
І на'т дзяды у храм навукі рвуцца,
І пастухі—сыны лясоў, лугоў.

Наш край цяпер чытае рупна книгу,
Варожаць слух казаныні лектароў;
Гарбар, шавец і гарапашнік з нівы,
Жанчыны ўсе бяруцца за пяро.

Царкву, касьцёл, мэчэт і сынагогу,
Дзе фальш лунаў у храмах блуду, цьмы,
Народ бярэ назад ў ідола-бога—
Пад школу, клуб «нябесныя дамы!»

VI.

А Беларусь бязбожніца стала,
Цьвіце, расьце, партыйкай маладой,
Глядзіць у даль—ў Эўропу капитала,
Трасе сярпом і молатам з гразьбой.

На ёй блішчаць і літары і крапкі
У агні съцягоў савецкіх устаноў.
Рабочы там і селянін ў атолках
Вартуюць край ад дзікіх грызуноў.

О, шчасьця шмат над быўшай лысагоркай
Тут быўши «хлоп» знайшоў сябе цяпер.
Варожыць цвёт пяцікантовай зоркі,
Абліт красой узор С. С. С. Р:

О, колькі ў тых у літарах значэньня!
За іх сыноў шмат лепшых палягло.
Тут не адно людзкое пакаленьне
Сваіх байкоў за волю аддало.

Няхай наш съцяг спрабуе зьдзёрці з мейсца
Ганебны пан, сусьветны капитал:
Тады мы ўсе—чырвоныя армейцы,
Тады мы ўсе—чырвоны, страшны шквал.

VII.

А Беларусь зрабілася будаўніцай,
Куе свой лёс, будуе новы быт.
Усюль кіпць магутная крыніца,
Ніводны кут у краі не забыт.

Куе ў адно і гарады і сёлы,
У адзін саюз, у творчы, моцны чын.
Працоўны люд съпявает гымн вясёлы,
І мазалю тут лішне супачын.

Наш селянін у пух пратворыць глебу
Імпэтам сіл спрунжынавых канёў;
Акрыліць край і заваюе неба
Шматкрыльны ўзылёт сталёвых жураўлёў.

Съмялей, Заход! Ня плачце, наши землі,
Пад каршуном ачумленых паноў!, 
У хуткі час мы пад чырвоным вэльмам
Разлучны край у цэлы злучым зноў!

15-V—23 г.
Менск.

Адплата пану.

(З часоў панічыны).

Там, дзе стромкія бярозкі,
Разъягліся хаткі вёскі.
Пры тэй вёсцы быў равочак,
За равочкам быў садочак.

А за садам між прысад,
Нібы волатавы брат,
Лез на неба, лез да зорак
Вялічэзны стромкі ўзгорак.
А на ўзгорку—роўны пляц,
Дзе съвяціўся дом-палац.

Нібы злое бяльмо-вока,
Той палац бялеў здалёку.
Жыў на ўзгорку на крутым
Пан съяпы ў палацы тым.

Людзі скардзіліся надта
На благога пана-ката,
Не за цяжкую работу,
Не за вечную турботу,

А за іншы, горшы зьдзек
Съязьмі плакаў чалавек.
Не мазоль людзей палохаў,
Не ад працы бедных вохаў,
Не ад горкае нядолі
На шырокім плакаў полі,
Не ад крыкаў цівunoў,
Не ад съвісту бізуноў.

Бо на панскіх на загонах
Так-сяк звыкліся з прыгонам;
У хацінках курных, цесных
Пацяшалісь часам песньяй;

Песнья мкнулася ўгару
На агнёвую зару,
І адтуль чырвоным птахам
Біла крыльлямі аб дахі:

Зыкі брызгалі яскрава

На абшары, на дубравы,—

Дзеі горшыя былі,
К ім прывыкнуць не маглі:
Вочы панскія съляпія,
Як ражонішчы страшныя,
Бедных рэзалі-калолі
Да вялікай дзікай болі;
Той сляпы, той панскі зрок
Пранікаў людзкі куток
І даводзіў да дрыготаў.

Адпадала на'т ахвота
Жыць на съвеце—белымы пана
Аж да вечара ад рана
Усюль тырчалі, як сукі,
Як сталёвяя цвякі:
Пан съляпы, а заўжды знае,
Дзе дзяўчынка маладая,
Дзе красуня-маладуха,—
Да яго даходзіць слуху.

Да сябе з вясковых хат
Згоніць пан усіх дзяўчат;
Корміць, поіць салам, мёдам,
Кружыць гучным карагодам.

Граюць скрыпкі і цымбалы
На вяслым панскім балі
Дзень за днём, за ночкой нач,
Ажна іскры сиплюць з воч.

На благія жарты-кпінкі
Пан ім ладзіць вечарынкі.
Ён у шумным карагодзе
Страхацыё на іх наводзіць,
Бо іх мацае рукой:
Робіць спробы над красой,
А каго з іх спадабае,—
Ночку цэлую трymае...
Шмат гадоў насілісь стогны.
Бедны стараста прыгонны
Волю пана выпаўняў—
Ён дзяўчат сюды зганяў.

Раз падвечар громка, строга
Кліча старасту старога
Пан съялы к сабе ў камору,
Кажа «Во якраз у пору
Ты прышоў! Наладзь гульню,
Знаеш, так, як я люблю!
Калі не, дык закатую,
Хамскай скуры не шкадую!
Я зъдзяру яе ды з мясам
Май выжлам на каўбасы.
Мой фурман на гэта зух,—
Выб'е твой мужыцкі дух!»

Мужычок стаіць, трасецца:
«Дзе схавацца? дзе тут дзецца?
Заключоць, зъядуць сяляне,
Мне жыцьцё пякељний стане.
Вось паганства, вось брыда,
Проста гора ды бяда!»
Вышаў стараста з пакояў.
Над зямелькай зорак роі
З неба сіняга глядзелі,
Нібы штось казаць хацелі.

Во-во скажуць тайны сказ,
Шэпнуць словачка хоць раз...
Над гаёчкам над хваёвым
Пад абшарам пад сталёвым
Ціш вісела ільдзяная,
Ціш съяротная, нямая;
Жудзь дрыжэла на палёх,
На цяністых пустырох.
«Гэй, нябёсны божа, дзе ты,
У рызах вогненных адзеты?»
«Дзе ты?—водгалас гавора
На шырокім на прасторы.
«Дзе ты?—кажа цёмны бор.
«Дзе ты?—крык імчыць да зор.
«Што-ж ты бедных не ратуеш?
Ці ня бачыш? Ці ня чуеш?
Мы-ж папоў тваіх пайлі,
Мы-ж ксяндзоў тваіх кармілі,
Мы-ж малілісь да хрыпот
У царкоўных у варот.
Лобам камні прабівалі,
Щыра съяты съяктавалі,
У нашых хатах у старых—
Малявідлы ўсіх съятых.
Пад мядзянымі званамі
Чорнарызынкі над намі
Шуткавалі, жартавалі,
Нашу цемру вартавалі.
Гулка бомкалі званы.
Ці ня хлусілі яны?
Мо ўсё выдумкі і глумы?»
Так старэнкі думаў думу.
А нябёсныя пустоты
Давадзілі да макроты...
Дзед пусьціўся нацянкі,
Дзе луналі аганькі.

Нібы страхі-чорнарысы,
Нібы кнігі-летапісы,
Хаткі стадаю цямнелі,
Вокны дробныя мігцелі.
Пад нагой квахтала гаць.
Дзед пачаў дзяўчат зъбіраць...
«Гэй, на згон-прыгон да пана?
Пабалюеце да рана!
Хто шкадуе сваю цноту,
Дык бізун паддасьць ахвоты!
Падбярэце, дзеўкі, хор
І да пана сыпце ў двор!
У съяточных у намітках,
У суконных новых съвітках,
У гарсэціках, каралях
Трэба быць на панскіх балях.
Гэй, у двор на згон-прыгон!»
У вадказ ён чуе стогн,
Ён ідзе ад хаты ў хату.
Крык і плач. Усе дзяўчаты
У хмызьнякі пауцякалі,
Іх бацькі тайком схавалі.
Шмат страхоцца, шмат жуды.
Дзе ратунак ад бяды?...

* * *

У палацах пан сярдзіты.
У атласе ўесь абвіты,
Нецярплівы, чагось хоча,
Уверх глядзяць сляпныя вочы,
Што ад бельмаў йшчэ страшней
То ня пан глядзіць, а зьмей.
А музыкі ў гулкай залі
Ладзяць скрыпкі і цымбалы.
А лякаі стол рыхтуюць
Па куткох сабе жартуюць,
Няпрыстойныя слайцы
Сыплюць градам малайцы.

Скрыпы, рыпы, шэпты, піскі
Па куткох далёкіх, блізкіх
Чэлядзь панская разводзіць,
Валаводы валаводзіць.
Што ня йдзе сюды скарэй
Гурт прымушаных гасьцей?
Пан рукой сваёй варушкиць,
Увесь ён—слух, увесь ён—вшы.
Адкідае, як лупіны,
Шэпты слугаў, іх вазъніну,
Ловіць шорхі са двара,
«Што ня йдуць? ужо пара»...
Разважае ён паволі,
Прыслушаеца ён болей.
Слух, як шпілька, навастроны.
Усе магчымыя законы
Праступае яго слух,
Як нялюдзкі нейкі дух.
Сярод дня і сярод ночы
Пану слух—другія вочы.
Не пабачыць, дык пачуе
І ніколі ня спудлуе.
Хоць съялы, але зато
Дзіўна чуе, як ніхто.
Раптам пан устрапянуўся,
Да дзывяроў ён пацягнуўся.
Чуе—йдуць. І толькі двое
Увайшлі ў яго пакой.
Злосыць сваю ён перамог:
«Гэта стук дзявоных ног!»
Стук саромлівы, пудлівы,
Не адважны, ня гульлівы.
Аксамітная дарожка
На сябе ня чуе ножкі.
«Маладзенькая, ой, так...
Вось у гэтым—самы смак»...

Толькі шасьць лапцёў кародзіць,
Ажна слуху яго шкодзіць.
Пан злуецца: што за звода?
Хто ў лапцёх тут робіць шкоду?
— Ты? Мой стараста? Ну! Ну!
— Дзеўку я прывёў адну...
— Ці-ж адну? Ах ты, гультаю!
— Спадабае пан, я знаю!
Уцяклі ўсе. Дай, пан, веры.—
І старэнькі—шмыг за дзъверы.
А дзяўчынка сълёзы лье.
Пан бярэцца за яе...
— Даў чаго-ж ты так баішся?—
Кажа пан,—ты пакажыся!
Я агледжу бяз прынукі.
Замест воч—я маю руки.
Ацаню красу тваю.
Палюблю, ці праганю.—
Прыцягнуў і—мац рукою.
— Пан, зълітуйся нада мною...
— Бач, які твой галасочек!
Ен зъвініць, як той званочак!
Валасы твае, як пух,
Словам, стараста мой—зух!
Шчокі гладкі—маладая.
Тварык—жар, то кроў жывая,
Мабыць, вельмі чырванееш?
Во халодная—бляднееш.
Губкі пухлыя маўчаць,
Грудкі поўныя дрыжаць...
Пан ёй гладзіць руکі, плечы,
Штось балмоча недарэчы,
А яна глядзіць на бельмы
Злой, агіданай, дзікай шэльмы
І бязъмерны, съмертны страх
Адбіваецца ў вачах.

Пад схаванай панскай грозьбай
Скамянелі яе просьбы.
— Бач, як гнецца стан дзяўчыны,
Ўся трасецца, як асіна...
Аб зубок стучыць зубок,
Ты ня бойся, лебядок!
З галавы да ног аглејжу
Я рукамі, як належа.
— Ой, панок, хай будзе досыць,—
На каленях ўспча-просіць.
— Ты чыё, дзіця маё?
— Дочка старасты твайго.
— То ня праўда!—кажа хтосьці,—
То ня праўда, ягамосьце!
Далібог, ня доч моя,—
Кажа стараста,—твая!
(Ён за дзъверы прытаіўся,
Як ня трэ' было—зъявіўся).
Пан калісь і маю бабу
Да сябе ў камору вабіў.
Ты пакінуў тады ёй
Водсьлед похаці тваёй.
Гадаваў тваю дачку я
І цяпер яе шкадую,
Як над ёй во чыніш зъдзекі
Недастойна чалавеку.
У грудзёх тваіх цяпер
Вые, рвецца дзікі зъвер.
Пан, ластаў ты асьляпленъне
І на вочы й на сумлењне.
Вось цяпер на пана-ката
Надыйшоў і час адплаты.
Я ў граху служыў табе—
Кару знайдзеш праз мяне!
Пан сляпы ад страху млее,
А дзяўчынка камянее.

Яе стараста сщаелы
За руку выводзіць съмела,
Пасярод слугоў, людзей
Да хаціны йдзе сваей.

Ноч васенъняя, глухая
Вельмі ціхая, даўгая.
Сыпіць зямелька ў жудкіх чарах,
На нябёсы ляглі хмары.
У ваўнянай паласе
Патанулі зоркі ўсе.
Цьма съляпым бяльмістым вокам
Абхапіла съвет шырокі,
Загуляла з цішынёю,
Паплыла над шырынёю,
Усе запоўніла куткі,
Пустыры і хмызьнякі.
Чуць шапталіся бярозкі.
Спала поле, спалі вёскі.
Сон з дрымой удвох луналі
Па-над змрочнай, немай даляй,
Сажу сеялі уніз
Сярод хатаў, сярод хміз.

Што за гукі апаўночы?
Мо' каго хто рэзаць хоча?
Чаму неба расквітнела?
Чаму глеба счырванела?
Што за азіўны нейкі сход?
Куды ѹмкнецца так народ?
Панскі ўзгорак грае, зъяе,
Нібы ведзьма агнявая.
Сонцам яркім асьвятлёны,
Зъмеем пышным аздаблёны
Панскі дом на тэй гары—
Пад пажарышчам зары.

Як удзень, уночы съветла—
Гэтак ўёпла, гэтак ветла,
Варна, нібы сярод лета.
Што за дзіўная прымета?
Панскі дом блішчыць, як жар,—
Гэта бухае пажар...
Асталіся на узгорку
Толькі печ і падмуроўка.
Рэшта нейкім дзіўным чынам
Спапялілася лучынай.
Згінуў сам і пан благі
У tym пажарышчы-агні.
А назаўтрае па вёсках
Пайшла чутка-пагалоска.
Нібы стараста з дачкою
Уночы панскія пакоі
Падпалілі, уцяклі,
Бо нідзе іх не знайшлі.
Вельмі скора, вельмі хутка
Гэта спраўдзілася чутка,
Як агонь пайшоў гуляці
Над суседнім над палацам,
Як маёнткі паміж сёл
Пагарэлі ўсе вакол.
Доўга помнілі сяляне
Той палац, съляпога пана,
Яго жудасныя балі.
І паны не забывалі
Цэлай панской грамадой
Дзеда-старасту з дачкой.

Менск, 1918—1922 г.



З Ъ М Е С Т.

1. У кузьні.	3
2. Кліч волі.	5
3. Хто гэта ідзець?	7
4. К пятай гадавіне Акцыбра.	9
5. Перад помнікам Карла Маркса	10
6. З песьняў сонца	11
7. Маладой гвардыі	13
8. На руінах—папялішчах.	15
9. Мъцежнік	16
10. Арлікі.	18
11. Крылатыя машины	20
12. Чырвона-чорная жалоба	22
13. Чырвоны каляндар	29
14. Беларусь	38
15. Адплата пану	45



1. У країні
2. Істину, сон і пісні відомі
3. У тих поганійщинах, які втіляють
4. Академічні відносини
5. Пам'ять про діяльність Академії
6. Недавно покінчена Польською
7. У сучасній комуністичній
8. Польщі
9. У міжнародних
10. Відносинах
11. Культурній та
12. Міжнародній
13. Міжнародній
14. Громадськості
15. Інформації
16. Громадськості
17. Декларації
18. Аудиторії

Планування та
дискусії з
відповідниками

1964 г.

Бел. языком
на 100%



B0000002599431